

## Віктар Жыбуль



...біяграфія і спадчына Уладзіміра Дубоўкі  
хаваюць у сабе яшчэ шмат неадкрытага...

## Валун у мур дубоўказнаўства

*Уладзімір Дубоўка. Ён і пра яго / уклад., прадм., камент.  
Ганны Севярынец. – Мінск: Лімарыус, 2017. – (Беларуская  
мемуарная бібліятэка). – 540 с.*

Такая справа, як выданне кніг успамінаў пра пісьменнікаў, вядзеца ў нас даўно. Калі пералічыць гэтыя мемуарныя зборнікі ў храналагічнай паstryдоўнасці, атрымаем даволі ўражавальны спіс: у розны час убачылі свет успаміны пра Янку Купалу (“Такі ён быў”, 1975; 1982), Міхася Лынъкова (“Святло яго душы”, 1979), Уладзіслава Галубка (“Адхінуўшы заслону часу...”, 1979), Якуба Коласа (1982), Івана Мележа (1982), Цішку Гартнага (1984), Ілью Гурскага (1985), Петруся Броўку (1986), Змітрака Бядулю (1988), Уладзіміра Карпава (1991), Яна Скрыгана (2005; 2010), Васіля Івашына (“Жыццё не песціла мяне...”, 2013), Юльяна Пішыркова (“Дарыў святло сваёй душы людзям і Айчынне”, 2015), Івана Навуменку (“Летуценнасць і вялікія здзяйсненні”, 2017). Прыкладна чагосыці падобнага, напэўна, многія чакалі і ад кнігі “Уладзімір Дубоўка. Ён і пра яго”, якая ўбачыла свет летась у серыі “Беларуская мемуарная бібліятэка”. Але гэтае выданне істотна

адрозніваеца ад усіх пералічаных вышэй. Укладальніца Ганна Севярынец вырашыла арыентавалася на традыцый, якую распачаў Вікенці Верасаеў сваёй кнігай “Пушкін у жыцці” – у тым ліку і таму, што наш Дубоўка, як вынікае з кнігі, – асоба, супастаўная з Пушкіным: “Ты Пушкін, я перад табой толькі Дзяржавін”, – так сказаў маладому Уладзіміру Дубоўку Янка Купала...

Верасаеўская традыцыя чамусыці не атрымала належнага развіцця ў беларускай літаратурнай практыцы, і на фоне выдадзеных на сёння зборнікаў мемуарыстыкі, прысвечанай стваральнікам прыгожага пісьменства, кніга “Уладзімір Дубоўка. Ён і пра яго” выглядае як свайго кшталту эксперымент.

Па-першае, у новай кнізе даецца слова не толькі сябрам, родным, сучаснікам паэта, але і самому Дубоўку – адсюль і падзагаловак “Ён і пра яго”. Па-другое, увайшлі ў кнігу не толькі ўласна ўспаміны, але і матэрыялы асабістай перапіскі, і архіўныя дакументы самага рознага кшталту: анкеты, пасведчанні, заявы, службовыя харктарыстыкі, запісы ў працоўным спісе, дакладныя запіскі, даверанаці, пратаколы, паказанні па справе “Саюза вызвалення Беларусі” і г.д. І ўсё гэта змешчана паводле храналогіі, утвараючы летапіс жыцця і творчасці паэта. Але адрозніваеца кніга і ад традыцыйных летапісаў жыцця і творчасці, дзе кожная вядомая дата жыцця галоўнага героя калі і дапаўняеца вытрымкай з дакумента, то звычайна мінімальнай. Тут жа строгіх дат як такіх няма, а дакументы цытуюцца ў разгорнутым выглядзе і нават прыводзяцца цалкам – як у хрэстаматы і ў іншым падобным зборы тэкстаў. Жыцця паэта быццам бы тчэцца, склейваеца з рознакаляровых лапікаў у адно цэлае, утвараючы сабой своеасаблівы мантаж з дакументаў.

Што да апошніх – іх тут скарыстана ўражальная колькасць: задзейнічаны фонды Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі, Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, Расійскага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва (Масква), Архіва МУС Грузіі (Тбілісі), Чэбаксарскага гістарычнага архіва (Чувашыя), Музея народнай славы ў Мядзелі, прыватных архіваў Т.Ю. Пішырковай і Р.Г. Гарэцкага. Плюс, вядома ж, публікацыі ў друку – і ранейшым (часоў Дубоўкі), і сучасным. Мала таго, “*таксама наладжана перапіска і праведзены пошук дакументаў у гістарычных архівах Масквы, Яранска, Бірабіджана, Вільнюса*”. Словам, прароблена сапраўды абёмная праца.

І біяграфія Уладзіміра Дубоўкі напраўду вартая такога грунтоўнага падыходу, а яго дакументы выступаюць як “удзячны матэрыял”. У 1920-х У. Дубоўка прайшоў праз Вышэйшы літаратурна-мастацкі інстытут імя В. Брусава, апынуўся ў цэнтры літаратурнага працэсу, а разам з ім – літаратурнай барацьбы. Ён быў сярод заснавальнікаў усебеларускага аўяднання паэтаў і пісьменнікаў “Маладняк”, а потым стаў адным з ініцыятараў суполкі “Узвышша” і – разам з Адамам Бабарэкам – распрацоўваў яе эстэтычную канцепцыю. Уладзімір Дубоўка – адначасова і дзейная асоба, і відавочца многіх знакавых падзеяў.

У кнізе адлюстраваны ўсе этапы жыцця У. Дубоўкі: служба ў Чырвонай арміі, навучанне ў згаданым брусаўскім інстытуце, праца ў Маскве, арышт, турма, шматгадовая ссылка, лагер, рэабілітацыя, асцярожнае вяртанне ў літаратуру, нарэшце апошняя гады... Кожнаму раздзелу папярэднічаюць напісаныя ўкладальніцай тэксты-ўводзіны – своеасаблівия экскурсіі па Дубоўкавых адресах, раскіданых не толькі па Беларусі, але і па розных кутках Расіі і Грузіі. Бо, як слушна яна зазначыла, “*у жыцці кожнага чалавека ёсць месцы, абмінуць якія немагчыма*”.



Ганна Севярынец шчыра дзеліца ўражаннямі ад наведвання родных мясцінаў паэта, калі ёй пашчасціла там пабываць. Калі не – яна звяртаецца да расповедаў тых, хто там быў (напрыклад, паездка студэнта-журналіста Арамаіса Міракяна да бацькоў будучай жонкі ў Кіраўскую вобласць), альбо цытуе краязнаўчыя нарысы і гісторычныя дакументы. Такія ўступныя тэксты дапамагаюць аднавіць агульную атмасферу, у якой праходзілі розныя перыяды жыцця паэта. Напрыклад, экспурс, прысвечаны родным вёскам У. Дубоўкі, Агароднікам і Манькавічам, сягае ажно ў XVI стагоддзе. І гэта зроблена нездарма, бо далей і сам Дубоўка пачынае расповед не з сябе, а с свайго прадзеда. Атмасфера інстытута імя В. Брусава перададзена праз успаміны літаратараў, якія, таксама, як і Дубоўка, спасігілі там навуку прыгожага пісьменства. Шмат увагі надаецца апісанню мясцінаў, будынкаў, звязаных з жыццём і дзейнасцю У. Дубоўкі. Сярод іх і Бутырка, і менская турма, і Бамлаг, і суровая сібірская глушэча – такую сумную “адысею” паэту давялося прарабіць зусім не па сваёй волі... Апошняму раздзелу папярэднічае спіс кніг з асабістай бібліятэкі У. Дубоўкі, які дае нам уяўленне пра кола і шырыню яго літаратурных зацікаўленасцяў.

Укладальница ўводзіць у навуковы і проста чытацкі ўжытак новыя матэрыялы і дакументы, якія дагэтуль не публіковаліся. Прычым сярод іх вылучаецца корпус успамінаў самога У. Дубоўкі: пра сустрэчу з А. Чарвяковым у Маскве і пра выданне першага нумара часопіса “Беларускі піянер”, пра першы прыезд Кузьмы Чорнага ў Маскву, пра У. Жылку С. Злобіна, У. Сасюру. Не друкаваліся раней таксама і “Кароткая гісторыя доўгай барады” Васіля Віткі, асобныя тэксты Алесі Бабарэкі, Марыі Дубоўкі, некаторыя лісты паэта да жонкі, К. Кірэнкі, Е. Лось, Ю. Пішыркова, М. Ткачова, І. Шамякіна, У. Шахаўца, С. Шушкевіча, паштоўкі Марыі Дубоўкі да Ганны Бабарэкі, дакументальная сведчанні знаёмых і калегаў У. Дубоўкі з Яранска і Почата, вершы Налі Маркавай, адрасаваныя У. Дубоўку ў 1970 годзе, дзённікавыя запісы Элеаноры Бабарэкі пра смерць і пахаванне паэта...

Да ўжо друкаваных калісці тэкстаў Дэмітрыя Бугаёва, Ванкарэма Нікіфаровіча, Генадзя Шупен'кі і іншых дадаюцца невядомыя раней успаміны, якія дапамагаюць уяўіць нам, які быў паэт у жыцці, дадаюць да яго псіхалагічнага і знешняга патрэтата новыя рысы і дэталі. Яркія эпізоды з жыцця У. Дубоўкі ў Маскве сustrакаем, напрыклад, у Ісаака Цыральсона, яго суседа па дому па вул. Цурупы:

«Мы часта разам з Уладзімірам Мікалаевічам хадзілі па вуліцах, у магазіны, на базар. Усе, у каго хоць раз паэт што-небудзь купляў, запаміналі яго і потым сustrакалі як старога знаёмага. Дубоўка лёгка запамінаў імя і імя па бацьку прадаўшчыц, і, бывала, калі заходзіў у малочны рад на базары, то ўсе ласкова з ім віталіся, а ён адказваў з такой жа цеплынёй на прывітанні і кожную малочницу называў па імені. Каб не пакрыўдзіць якую з іх, купляў па чарзе ў розных прадаўшчыц, а потым зноў вяртаўся да першай. Ніколі не таргаваўся. Жанчыны, зайважыўшы яго, казалі: «Вось ідзе наш мілы Дзед Мароз». Малочніцы самі падказвалі яму, у якой з іх найбольш свежы тавар» (с. 434).

Вядома ж, неацэннай біографічнай крыніцай з’яўляючыся успаміны жонкі паэта Марыі Дубоўкі, якая засталася яму вернай на ўсё жыццё, падзяліўшы разам з ім цяжкі выгнанніцкі лёс. З усімі падрабязнасцямі апісала яна побыт сям’і Дубовак у ссылцы – тое, пра што сам паэт лічыў за лепшае маўчаць. Такім чынам, Марыя Пятроўна – не толькі каханая, спадарожніца і памочніца У. Дубоўкі, але яшчэ і летапісец яго жыцця.

Дарэчы, публікуючы тэксты, здавалася б, вядомыя, Ганна Севярынец часам аддае перавагу не часопісным публікацыям, дзе маглі быць рэдактарскія праўкі, скароты і цэнзурныя купюры, а архіўным арыгіналам. Гэта датычыць, напрыклад, самага аб’ёмнага аўтабіографічнага тэксту У. Дубоўкі, які друкаваўся пад назвамі “Сярод людзей добрых” (“Полымя”, 1963, № 1) і “Мой жыццяпіс” (“Пяцьдзесят чатыры дарогі”. Мінск: Дзяржвыд, 1963). У згаданых публікацыях адсутнічаюць фрагменты,

якія датычаць канфліктных адносінаў паміж У. Дубоўкам і Ц. Гартным або некаторых падрабязнасцяў навучання ў Мядзельскім двухкласным вучылішчы (пра тое, як адзін з настаўнікаў даў вінаватому вучню поўху). Гэтыя адсутныя фрагменты Г. Севярынец аднавіла, як і апошні абзац ліста У. Дубоўкі Галіне Жылуновіч, змешчанага ёю ў зборніку "Успаміны пра Цішку Гартнага": «*Пачынаючы з 1926 году, калі арганізавалася літаратурнае згуртаванне "Узвышша", ваш тата павёў супроць гэтага згуртавання і нашага часопіса барацьбу, у якой часам пераходзіў мяжу прыстойнасці*» (с. 64).

Працыгаванае сцвярджэнне У. Дубоўкі можа падацца катэгарычным, але яно сапраўды мае пад сабой падставы. Мне давялося ў гэтым пераканацца падчас падрыхтоўкі да выдання збору твораў Адама Бабарэкі. Сябар і паплечнік У. Дубоўкі па "Узвышшы" імкнуўся даць іх агульнаму літаратурнаму апаненту Ц. Гартнаму крытычны адпор, але так і не здолеў апублікаваць свае палемічныя артыкулы. Бабарэка неаднойчы падлавіў Гартнага на неаб'ектыўнасці, наўмысным скаженні фактаў, імкненні ўсімі праўдамі і няпраўдамі давесці, што "Узвышша" – шкодная арганізацыя... Пры гэтым, дзякуючы выкарыстанню некалькіх псеўданімаў, Ц. Гартны спрабаваў ствараць уражанне "масавай" незадаволенасці "Узвышшам" і адначасова выступаць у абарону самога сябе. Карацей, ішло змаганне па непісаных законах літаратурнай барацьбы, і ўзвышэнцы таксама ў даўгу не заставаліся. Напэўна, расставіць тут усе акцэнты дапамагло б хіба выданне нейкай хрэстаматыі, дзе былі б у поўным аб'ёме прадстаўлены крытычныя і палемічныя тэксты прадстаўнікоў усіх бакоў гэтай барацьбы. І ўсё ж цяжкавата зразумець, чаму крыўда У. Дубоўкі расцягнулася на ўсё жыццё і ён працягваў згадваць Ц. Гартнага нядобрым словамі нават тады, калі апошніга ўжо шмат гадоў не было ў жывых? Супраць Дубоўкі і "Узвышша" выступалі з несправядлівымі абвінавачаннямі Т. Глыбоцкі (А. Дудар), А. Сянкевіч, Л. Бэндэ, А. Канакоўні, А. Звонак, П. Галавач і іншыя. Аднак больш за ўсіх у лістах і выказваннях паэта даставалася менавіта Гартнаму. У чым тут рэч? У тым, што Гартны "усё гэта распачаў"? Ці, можа, у асабістых сімпатыях і антыпатыях? Да свайго гонару, у 1930 г., калі небяспека навісла і над Ц. Гартным, арыштаваны па справе СВБ У. Дубоўка адмовіўся ад прапановы следчых "Даце аб'ектыўна-адмоўную характеристысцьку на гэтага чалавека" (с. 67).

Кніга "Уладзімір Дубоўка. Ён і пра яго" забяспечана звесткамі пра аўтараў лістоў і ўспамінаў, а таксама каментарамі, якія ў такім выданні, безумоўна, неабходныя. У цэлым яны зроблены на добрым узроўні, з веданнем культурна-гісторычнага контэксту. Дзякуючы ім можна даведацца пра згаданых у тэкстах асобаў, геаграфічныя аб'екты, гісторычныя падзеі і нават пра падрабязнасці асабістага жыцця У. Дубоўкі: калі пазнаёміўся з Наляй Маркавай (якой прысвяціў кнігу "Наля"), а калі – з Марыляй Кляйс (якая зрабілася яго жонкай) і г.д.

Каментуючы сабраныя ў кнізе тэксты, Ганна Севярынец адначасова вырашае некаторыя літаратуразнаўчыя пытанні, звяртае ўвагу на асобныя малавядомыя бакі Дубоўкавай творчасці – скажам, цыкл апавяданняў "Верацёны" (1925), які "праз тэхнічны недагляд" выйшаў без подпісу. Ці распавядае, што Дубоўка быў не толькі таленавітым паэтом, але і прататыпам персанажаў сваіх сучаснікаў (Цеснавок у "Кіпарысах" Максіма Гарэцкага, Ваця Браніславец у "Сястры" Кузьмы Чорнага).

Укладальніца спрабуе таксама адшукваць адказы на пытанні, якія і раней цікавілі, напэўна, многіх даследчыкаў жыцця і творчасці паэта. Ці сапраўды У. Дубоўка нічога не пісаў ў турме і высыльцы, як гэта часам сцвярджалася? Бачым, што вядомыя прынамсі чатыры яго вершы, пераклад паэм "Шыльёнскі вязень" Дж.Г. Байрана, жартоўныя вершаваныя цыдулкі да жонкі, ёсьць і ўскосная інфармацыя ва ўспамінах і лістах сяброў па няшчасці, у пратаколе вобшуку. Ці згадваў паэт хоць як-небудзь пра гэтыя трагічныя перыяд свайго жыцця ў пазнейшых творах? Так, але на ўзроўні фрагментарных эпізодаў, чарнавых накідаў, або пішучы так, каб у тэксле не было

непасрэдных згадак, што падзеі адбываюцца менавіта ў лагеры ці ссылцы (аднак чытач, знаёмы з біяграфіяй аўтара, адразу ўсё зразумее). Увогуле, эзопава мова У. Дубоўкі – асобная тэма, якую закранае ў кнізе і Г. Севярынец, адзначаючы схаваныя падтэксты ў некаторых вершах, паэмах, апавяданнях і нават у прамове з крытыкай Б. Пастарнака.

Падобна, што некаторыя пытанні пакуль што так і застануцца без адказаў. Напрыклад, як менавіта У. Дубоўка і А. Александровіч “пераступілі межы этыкі” на сходзе “Маладняка” 20 снежня 1924 г., што іх нават часова выключылі з арганізацыі? (Гл. “Ліст у рэдакцыю”, змешчаны ў “Савецкай Беларусі” ад 23.12.1924.) Або каму ўсё ж такі адрасаваны апошні верш У. Дубоўкі “Падобны з твару да машчэй...”? Акрамя версій, што ўжо выказваліся раней рознымі даследчыкамі (К. Крапіве, П. Броўку, М. Лужаніну), Ганна Севярынец, спасылаючыся на “ўспамін, аўтар якога не пажадаў быць названым”, прапануе яшчэ адну: П. Глебку. Хоць, напрыклад, мне найбольш пераканаўчай падаецца версія Анатоля Сідарэвіча наоконт П. Броўкі.

На жаль, у каментарах укладальніца таксама не пазбегнула пэўных недакладнасцяў – пераважна дробных, але за іх усё адно робіцца трохі крываўна. Пералічу тыя, на якіх спатыкнуўся, – з адпаведным парадкавым нумарам кожнага каментара:

**103.** Дакладны год нараджэння Хмаркі (Наталлі Панамаровай) – не 1898, а 1897.

**111.** «У *передсмяротнай паэме “Розстріляне безсмертя”* (1988...)» Тут варты было б уставіць удакладненне: “(апубл. 1988)”, бо У. Сасюра памёр у 1965 г.

**118.** *“Ізраілевіч Якаў (Жак) – адзін з паклонікаў Лілі Брык, яе сусед па дому”*. Так, паміж Уладзімірам Маякоўскім і Жакам Ізраілевічам аднойчы сапраўды адбылася вулічная бойка на глебе рэўнасці. Але, здаецца ж, у лісце У. Дубоўкі згадана дастаткова дэталяў, якія сведчаць пра тое, што маецца на ўвазе іншы Ізраілевіч. Узяць хоць бы нават такое азначэнне: “*Nаш студэнт (таго часу) Ізраілевіч...*”. У 1923 – 1925 гг. у Літаратурным Інстытуце імя Брусава (які У. Дубоўка закончыў у 1924 г.) вучыўся паэт Ізраілевіч Іосіф Саламонавіч (1895 – 1943), які выступаў пад псеўданімам Альвэк і пазней набыў вядомасць як аўтар словаў да песні “Утомлённое солнце”. Ён сапраўды быў блізкі з Велімірам Хлебнікам у апошнія гады яго жыцця і нават лічыў сябе ягоным душапрыкazчыкам. Прэтэнзіі да У. Маякоўскага як да “плагіятара” В. Хлебнікаў знайшлі адлюстраванне ў памфлете Альвэка “Нахлебники Хлебникова” (1927). Сцэна канфлікту І. Ізраілевіча (Альвэка) і У. Маякоўскага апісана таксама, напрыклад, ва ўспамінах Варлама Шаламава. А Якава Ізраілевіча, народжанага ў 1872 ці 1887 г., пераблыгтаць са студэнтам было цяжка...

**135.** *“Бабарэка Адам Антонавіч... [...] Першыя публікацыі ў друку – пачатак 1920-х...”* Першае апавяданне А. Бабарэкі “То толькі сон” выйшла ў газете “Звон” пад псеўданімам Янка Кужаль яшчэ ў 1919 г.

**155.** *“З чальцоў Маскоўскай філіі вядома пра наступных...”*. Далей укладальніца падае звесткі пра М. Брыгта, А. Ляжневіча і Л. Родзевіча (названы *Радзевічам*). Пра астатніх сапраўды звесткі мінімальныя. Напрыклад, М. Карповіч (але не *Каповіч*, як у кнізе) друкаваў ва “Узвышшы” мовазнаўчыя артыкулы, а Янка (Іван Сямёновіч) Лыскавец-Чарнецкі (1904–1938) працаваў настаўнікам у Віцебску, быў рэпрэсаваны. Пра Ар. Кахановіча, Янку Паўлоўскага і Алеся Напорку (але толькі не *Найорку!*) увогуле амаль нічога невядома. А вось звесткі пра Міколу Міцкевіча (1901–1954) – рэжысёра, акцёра, драматурга, заслужанага дзеяча мастацтваў БССР – можна было бы і дадаць.

**187.** *“Пфляўмбаўм Яўгенія Карлаўна...”* Бацьку Яўгенія Пфляўмбаўм звалі Эргардам, а Карлам – дзеда.

**189.** *“Валайціс Сігізмунд Восінавіч (?)...”* Гады жыцця С. Валайціса: 1892 – 1942.

**199.** *“Тольдберг Міхась – псеўданім, пад якім ў 1929 – 1932 выходзілі беларускамоўныя творы пісьменніка Міхаіла Лейбавіча Златагорава (1908 – 1968)”*.

Усё наадварот: Златагораў – псеўданім, а Гольдберг – сапраўднае прозвішча, пад якім пісьменнік, між іншым, падпісваў раннія творы, напісаныя на абедзвюх мовах.

**200. “Дукор Арон Менядзляеевіч (1905 – ?) – як літаратар не друкаваўся, працаўшай бібліографам (пасля старшым бібліографам) бібліятэкі імя У. Леніна ў Мінску”.** Маецца на ўвазе іншы Дукор – Ілья Шоламавіч (1896 – 1955) – паэт, літаратурныя крытык, лекар-псіхіястр, які ў 1924 – 1927 гг. жыў у Мінску, кіраваў літаратурнай студыяй пры клубе “Чырвоны прафінтэр”.

**215. “Тэсен Сяргей (1898 – ?)...**

Сяргей Гесен быў расстралены ў 1937 г.  
**245. “Садоўскі Яўхім (1908 – пасля 1991)”.** Можна было пазначыць і дакладны год смерці: 1993.

**341. “Ліст напісаны з выкарыстаннем літар, прапанаваным Дубоўкам для беларускага алфавіта: цітлам над падоўжаным зычнымі”.** Крыху дзіўна, што каментар змешчаны менавіта да гэтага ліста (ад 16.12.1934): і ва ўсіх іншых лістах, напісаных па-беларуску ў перыяд з красавіка 1929 да канца 1930-х гг., У. Дубоўка выкарыстоўвае прапанаваныя ім літараты.

**344. “...асуджаны да высылкі, спярша ў в. Кацельнічы...”.** Кацельніч – не вёска, а горад у тагачаснай Віцебскай вобласці.

Дачка Кузьмы Чорнага Рагнеда Раманоўская ў звестках пра аўтараў лістоў і ўспамінаў пазначана як жывая (с. 479), хоць яна памерла ў 2010 г.

Ёсць недакладнасці і ў подпісах пад ілюстрацыямі. Напрыклад: “У. Дубоўка ў گрупе літаратарай з А. Вольным, М. Чаротам, У. Тэраўскім. 27.06.1929. БДАМЛМ. Ф. 27. Воп. 1. Спр. 16. Л. 001”. Тут я дазволю сабе працытаваць ліст У. Дубоўкі, дасланы пісьменніцы Лідзії Арабей 6 каstryчніка 1959 г. разам з гэтым фота: “Як абяцаў Вам, пасылаю фота группы беларускіх і ўкраінскіх пісьменнікаў (Харкаў, 1925 год).

Першы, ніжэйшы рад (злева направа): А. Вольны (Ажгірэй), П.Г. Тычына, М. Чарот, Пятро Панч, кутні – я.

Верхні рад. Першы злева (забыта прозвішча), другі – Дніпроўскі” (гл.: ЛіМ. 1988, 5 лют., с. 7).

Асобу ўладальніка “забытага прозвішча”, на жаль, устанавіць пакуль не атрымалася, але гэта яўна хтосьці з украінскіх пісьменнікаў, а не У. Тэраўскі, якога У. Дубоўка ведаў асабіста і памыліцца тут не мог бы.

Ніжэй – здымак з подпісам: “А. Дудар, У. Дубоўка, М. Чарот. 1926”. У “Зборы твораў” У. Дубоўкі ў 2 тамах, які выйшаў незадоўга да разгляданай кнігі, гэты здымак таксама ёсць. Прычым прыведзены і дароўны надпіс на яго адвароце – паводле асобніка ў БДАМЛМ: “Будзівничому Беларускай культуры дорогому Дубовіці. В. Воруській. Кіев. 30.VI-1926 г.”. Такім чынам, з Дубоўкам і Чаротам на здымку – не Дудар, а ўкраінскі пісьменнік Васіль Варускі (1902–1938).

Фота побач – “Іарый Барашка, Уладзімір Дубоўка, Язэп Пушча разам з музыкамі Нічытарам і Сымонам Жыхаўцамі. 1925. БДАМЛМ. Ф. 27. Воп. 1. Спр. 14. Л. 002”. У вартай даверу першапублікацыі здымка (часопіс “Малады араты”, 1925, №7) прозвішча музыкаў пададзена інакш: *Шыхавец*.

Здымак дома Дубовак у Почаце (БДАМЛМ, Ф. 27. Воп. 2. Спр. 28. Л. 002) друкуецца не ўпершыню (як пазначана), а ўжо публікованы ў “Arche” (2009, №11–12, с. 520).

У астатнім жа ілюстрацыйная падборка пакідае добрае ўражанне: іншыя здымкі з пазнакай “упершыню” сапраўды раней не друкаваліся, і ўкладальница імкнулася змясціць такіх фота паболей. Сярод іх ёсць і даволі каларытыя. Вось Дубоўка “пасыля шашлыкоў” ляжыць у гамаку разам з украінскім паэтам Геем Калядой. Вось ён у высылцы, сядзіць разам з калегамі па почацкіх майстэрнях. А вось невядомая дзяўчына, уладкаваўшыся разам з ужо немаладым, сівабародым Дубоўкам на канапе, слухае ягоныя вершы...

Што яшчэ кінулася ў вочы? У некаторых дакументах сям-там трапляюцца

пазнакі [Нрзб] – то бок, укладальніцы не ўдалося расчытаць не заўсёды разборлівы почырк арыгінала. Часам пра гэта вельмі шкадуеш, асабліва калі чытаеш дакументы кнітальту “Пераліку прафесій (і не толькі), якімі валодаў паэт” (с. 54):

“Лесаруб  
Агароднік  
[Нрзб]  
Няўдалы муж  
Балбатун  
Цясляр  
[Нрзб]”

Так і думаеш: а раптам на месцы гэтага [нрзб] – якія-небудзь трапныя самахарактарыстыкі, істотныя для большага разумення асобы паэта?

Вырашыў правёрыць, ці сапраўды словаў ў першакрыніцах напісаныя настолькі неразборліва, што іх нават немагчыма прачытаць. Далёка не ідучы, замовіў у сябе на працы – у Беларускім дзяржаўным архіве і музеі літаратуры і мастацтва (БДАМЛМ) – адпаведныя справы. Аказалася, усё зусім не так страшна, як магло падацца:

“...а наши хлопцы еще очевидно не занесены в списки [нрзб] денег не приняли. [...] Знаю, что Стася приехала [нрзб] Язэпу [нрзб]. Целую. Марыля” (с. 229). Хоць тэкст на паштоўцы напісаны даволі бляктым алоўкам, асабіста я расчытаў яго без проблем. У сапраўднасці ён выглядае наступным чынам: “...а наши хлопцы еще очевидно не занесены в списки, поэтому на них денег не приняли. [...] Деньги, что Стася прислала на туфли, пойдут Язепу. Целую. Марыля” (БДАМЛМ. Ф. 407. Воп. 1. Спр. 244. Л. 2). Можна разабраць і дату на штэмпелі, не абвяшчаючы яе “неразборлівай”: 1.5.31 (1 траўня 1931 г.). А на наступнай прыведзенай у кнізе паштоўцы (Ф. 407. Воп. 1. Спр. 244. Л. 12) дата – 9.4.31 (9 красавіка).

“Питались молоком и яйцами, благо это было дешево, потому что далеко от [нрзб] и железной дороги” (с. 237). У арыгінале: “...от пристани и железной дороги”. Тут, дарэчы, у спасылцы на крыніцу недакладнасць: успаміны Марылі Дубоўкі – у ф. 27, воп. 3 гэта справа не 27, а 57.

“А то, в случае какого [нрзб] оно может пропасть за ничто” (с. 325). Што ж меў на ўвазе У. Дубоўка, пішучы жонцы пра сваё паліто? Глядзім арыгінал: “А то, в случае какой аварии, оно может пропасть за ничто” (Ф. 27. Воп. 3. Спр. 15. Л. 1).

“Туды яна паслала – а мне [нрзб], я іх вазьму, як буду ехаць сам” (с. 369). Арыгінал: “Туды яна паслала, а мне напісала – што я іх вазьму, як буду ехаць сам” (Ф. 26. Воп. 1. Спр. 56. Л. 2 адв.).

“Але ўсё неяк дзіўна: прыедуць на ўласных машынах з Менску пісьменнікі, прыйдзе з [нрзб] аўтобус” (с. 407). Каб чытачы не падумалі, што тут Дубоўка як-небудзь выляяўся, прывядзэм арыгінал: “Але ўсё неяк дзіўна: прыедуць на ўласных машынах з Менску пісьменнікі, прыйдзе з імі і адзін аўтобус” (Ф. 407. Воп. 1. Спр. 242. Л. 3).

“А калі [нрзб] ты будзеш у Москве...” (с. 412) – “А калі можа ты будзеш у Москве...” (Ф. 25. Воп. 2. Спр. 58. Л. 18). Дарэчы, заадно праверыў, ці сапраўды звычайна ўважлівы да мовы У. Дубоўка ў гэтым лісце да М. Танка напісаў: “Цяпер я хачу сказаць цябе вось пра што...”. Не, у Дубоўкі ўсё правільна: “...хачу сказаць табе...”.

Зазначу, што над расчытваннем словаў я асабліва не напружваўся: большасць з іх распазнаў літаральна за некалькі секунд... Гэта толькі матэрывалы БДАМЛМ. Падазраю, што і рукапісы, якія захоўваюцца ў ЦНБ НАН РБ, архіве МУС Грузіі, РДАЛМ, НАРБ і архіве Т. Пшырковай таксама можна было расчытаць больш дасканала...

Але куды больш дзіўна выглядае, калі свой уласны почырк не здолеў разабраць... сам Дубоўка. На с. 182 у лісце да А. Бабарэкі чытаем: “Не патушайцеся ні на ёту, бо зайдра будзе рэд. Узв. які-небудзь Функ ці Скандарчук які”. Арыгінал ліста захоўваецца ў БДАМЛМ, але Ганна Севярынец вырашыла скарыстацца

машынапіснай копіяй, якая захоўваецца ў прыватным архіве Т. Пшырковай. Чаму? Таму што пры першапублікацыі ў літаратурна-навуковым гадавіку “Скарыніч” (1999, № 4) “у друкаваны варыянт трапілі памылкі”. Але ж была і пазнейшая публікацыя ў часопісе “Arche” (2009, № 11-12), дзе колькасць памылак была зведзена да мінімуму. Тады мы з Таццянай Кекелевай, рыхтуючы Дубоўкавы лісты да друку, расчыталі перадапошняе слова ў прыведзеным сказе як “жандарчук” – і ў гэтым была логіка: жандарчук – сын жандара, а жандарскім паходжаннем у той час апаненты папікалі Петруся Броўку, з якім Дубоўка быў таксама ў далёка не ідэальных адносінах. Што да машынапісных копій у архіве Т. Пшырковай – рабіў іх нібыта сам У. Дубоўка. Застаецца толькі здагадвацца, як і чаму “жандарчук” у ягоным машынапісе ператварыўся ў “Скандарчука”. Ніводнага чалавека з таким прозвішчам не ведае не толькі гісторыя, але нават google...

Напэўна, падчас працы над кнігай такога аб'ёму і заснаванай на такой колькасці крыніц зусім пазбегнуць памылак, недакладнасцяў і “[ірэб]”, бадай, немагчыма. Асабліва, калі даследчык/укладальнік бярэцца за справу адзін. І шкада, што ўсе гэтыя хібы мне давялося пералічваць тут, у часопіснай рэцэнзіі. Гэтую справу яшчэ на стадыі падрыхтоўкі кнігі павінен быў зрабіць навуковы рэдактар, які ў ідэале мусіць быць у падобных кніг. Пажадана, каб гэта быў прафесійны архівіст ці літаратуразнаўца (а лепей і тое, і другое) з багатым вопытам расчытвання почыркаў. Акрамя ўсяго пералічанага, ён, напрыклад, падказаў бы, што верш “Задрыжала зара...”, прысвеченны У. Дубоўку (с. 146 – 147), у свой час быў прыпісаны П. Трусу памылкова, а насамрэч належыць П. Глебку...

Памылкі робім мы ўсе. Што праpusціць адзін – зауважыць іншы. Напрыклад, я, каментуючы лісты Фелікса Купцэвіча да Ганны Бабарэкі, неяк забываюцца і напісаў, што дом Бабарэкаў стаяў на месцы цяперашняга дома № 6 па вул. Каstryчніцкай (“Роднае слова”, 2011, № 3, с. 18). А вось Ганна Севярынец у сваёй кнізе падала якраз слушнае месцазнаходжанне: *“Вул. Гарбарная (за нямецкім часам – Берагавая, сёння – Ульянаўская) месцілася наступраць берага Свіслачы. Дом № 18 [...] цягнуўся ўздоўж трамвайнных рэек...”* (с. 504).

Проста яны, памылкі, не павінны тыражавацца. І я надаў столькі ўвагі пералічэнням сустрэтых хібаў зусім не для таго, каб у чымсьці папінучы Ганну Севярынец ці прынізіць вартасць яе безумоўна значнай і каштоўнай працы. Мая задача тут – найперш паведаміць чытачам і ўсім, хто яшчэ будзе звяртацца да асобы У. Дубоўкі і кнігі Г. Севярынец, больш дакладную інфармацыю. Бо адчуваю, што вытрымкі з кнігі будуць неаднойчы цыгаваць, на яе будуць спасылацца даследчыкі і студэнты. А хацелася б, каб у далейшых працах пра жыццё і творчасць У. Дубоўкі старыя памылкі не паўтараліся, дый новых было паменей. Але – мяркую, што асабліва цікава будзе даведацца пра ўсё вышэй адзначанае самой укладальніцы.

І нягледзячы ні на што, кнігу можна лічыць сапраўднай літаратурнай падзеяй. Беларускае дубоўказнаўства, распачатое некалі крытычна-біяграфічным нарысам “Уладзімір Дубоўка” Дэмітрыя Бугаёва, папоўнілася яшчэ адным грунтоўным томам. Томам, якога не было б, калі б не шчырае захапленне Ганны Севярынец героем сваіх даследаванняў, яе зачараванасць магнетычнымі радкамі Дубоўкавай творчасці. І падобна, што гэта не апошняя кніга, прысвяченая паэту: біяграфія і спадчына Уладзіміра Дубоўкі хаваюць у сабе яшчэ шмат неадкрытага...